

# ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 166 1242  
СЭРАДА  
24  
ЛІПЕНЯ  
1935 г.  
Год выдання XVIII

## С Ё Н Н Я У Н У М А Р Ы:

АРТЬКУЛЫ: ПЕРАДАВЫ—У ВЫШЭЙШЫ КЛАС, Н. ВЛАДІ-МІРОКІ, Ш. ГОЛАНТ—НЕКАТОРЫЯ ПЫТАННІ РАБОТЫ ПРАМЫСЛОВАСЦІ, А. ЛІУШЫЦ, Л. РОЗЕНБЛЮМ—АБ КУКАЛЬНЫМ ТЭАТРАХ І ВЕСТУРВОТНЫХ КІРАУНІКАХ.

НЕННІ КАЛГАСНАГА І ІНДЫВІДУАЛЬНАГА СЯЛІСКОГА ГАНДЛЮ ХЛЕБАМ.

ПАСТАНОВА КАМІСІІ ПА СОЦЫЯЛІСТЫЧНАМУ СПАБОРНІЦТВУ В ЗАХОДНЕ-СІВІРОКІМ КРАЕМ І ЗАХОДНЯІ ВОБЛАСЦЮ.

АБВАСТРЭННЕ ІТАЛА-ЯПОНСКІХ СУПЯРЭЧНАСЦЕЙ.

РОСТ НЕЗДАВОЛЕННЯ НАЦЫЯНАЛ-СОЦЫЯЛІЗМАМ У ГЕРМАНІІ

ПАСТАНОВА СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАУ ВССР АБ СПЫ-

## У ВЫШЭЙШЫ КЛАС

Заўтра пры ЦК КП(б)Б адкрываецца партыйная нарада гаспадарнікаў мясцовай прамысловасці. Народа абмяркуе ўсё комплекснае пытанне, звязанае з бліжэйшай работай прамысловасці, з яе ўрадам уперад.

Нарада прымае перш за ўсё ўсебакова абмеркаваць і намірыць практычныя мерапрыемствы па рэалізацыі дырэктывы прапаганда партыі таварыша Сталіна ў прамысловасці Беларусі, асабліва і абавязкі выхат перадавых прадпрыемстваў, здольных ужо ў гэтых адносінах працаваць тую ці іншую становучую работу.

Якое зарав становіцца з нашай прамысловасцю? Яна, характарызуецца буйнымі поспехамі і ў галіне росту кадраў і выканання прафінплана.

Не будзем гаварыць аб тым, як быстра распыралася тэхнічная база, як з года ў год павялічвалася колькасць прадпрыемстваў. Гэта карціна добра вядома рабочым.

Вельмі важна адзначыць, што мясцовая прамысловасць у першыя пачаткі 1935 года цэравыла павялічыла вытворчасць прадукцыі. Гэта дасягнута пераважна зьязав з ростам прамысловых кадраў, з укаваннем іх тэхнічнай граматы.

Тым больш рэзка павялічыць вытворчасць прадукцыі, аб прамысловых базавых работ, тым больш павялічыць вытворчасць прадукцыі, аб прамысловых базавых работ, тым больш павялічыць вытворчасць прадукцыі.

За агульнымі лічбамі перавышэння плана пачае не бачыць таго што надворны галіны прамысловасці і асобныя прадпрыемствы пераўладкоўваюць адставаць павялічыць вытворчасць прадукцыі, аб прамысловых базавых работ, тым больш павялічыць вытворчасць прадукцыі.

Але мала гаварыць аб адставак груп прадпрыемстваў. Вось буйныя неадолны характэрныя для ўсёй нашай прамысловасці. Тады атэсаваў пятой агульнай пад перш за ўсё невыкананне пра-

цывы вытворчай магутнасці прадпрыемстваў, для рэшынення колькасці і асартыменту прадукцыі, для далейшага ўздыму матэрыяльнага снабжэння працоўных мас. Але не глядзячы на ўсё значэнне гэтага пытання, неадолны тут яшчэ вельмі і вельмі вялікія. Сапраўдны гаспадарчы разрачунаў усё яшчэ на многіх прадпрыемствах прадаўжае адсутнічаць. Кантроль і ўлік таксама моцна кулгаюць. У штодзёнай практычнай барацьбе за рэнтабельнасць зроблены яшчэ толькі першыя крокі. Вузкім месцам ў рабоце раку прадпрыемстваў адстаецца падняцце прадукцыйнасці працы.

Хіба можна тут гаварыць аб сур'ёзнай барацьбе за накіпленні, за прыбытковасць, калі, напрыклад, па швейтрэсту план зніжэння сабекошту за 5 месяцаў 1935 г. неадвыканан на 7,8 проц., па хімікаўніцтву—на 4,2 проц., па пап'яграфіраўніцтву—на 3,9 проц., па металатрэсту—на 2,4 проц. і т. д.

Такім чынам, становіцца відавочным, што рашучым зямном у далейшай рабоце прамысловасці з'яўляецца праблема якасці. Задача заключаецца ў тым, што наша прамысловасць павіна перайсці ў наступны, вышэйшы клас работы і навучыцца таксама паспяхова выконваць якасныя паказальнікі. Саю сабой разумею, што гэта зусім не азначае хоп'бы ў акой-небудзь меры аслаблення ўвагі да колькасці і асартыменту выпускаемай прадукцыі.

Дзе ключ да вырашэння гэтага карэнавага пытання? Ключ—у ажыццяўленні дырэктывы таварыша Сталіна, даныя ў ірамова на выпуску вавенных акадэмікаў. Штодзённая ўвага вырошчвалю кадраў, да аналозіна імі якасцьна тэхнічнай вытворчасці, наўхіляе павышэнне матэрыяльна-бытавых умоў—вось шлях, які вядзе прамысловасць да вольных вышэйш.

Наступноў час глыбока, ўсебакова прадумаць такія пытанні, як валадзіць сістэму вучобы дырэктара, асабіста партыю, начальніка пад ацётка, майстра. Да

## ПАСТАНОВА КАМІСІІ ПА СОЦЫЯЛІСТЫЧНАМУ СПАБОРНІЦТВУ З ЗАХОДНЕ-СІВІРОКІМ КРАЕМ І ЗАХОДНЯІ ВОБЛАСЦЮ АД 23 ЛІПЕНЯ 1935 г.

1. Пераходны чырвоны сцяг ЦК КП(б)Б і СНК Беларусі па групе зернавых і бульбяных раёнаў пакінуць за МЕНСКІМ раёнам.

2. Пераходны чырвоны сцяг ЦК КП(б)Б і СНК ВССР па групе льнаводчых раёнаў пакінуць за ВАГУШЭСКИМ раёнам.

У апошні раз перапрадаць кіравніцтва Вагушэўскага раёна, што пры далейшым адставакні па сеназачы раён лэзавіць сьліба прыва на трыманне пераходнага чырвонага сцяга ЦК і СНК.

3. За адставакні па сеназачы, падняццю паперу і цэліны, не глядзячы на неаднаразовыя перапрадажэнні камісіі, зняць СТАРОБІНСКІ І СЛУЦКІ раёны з чырвонай дошкі.

4. За адставакні па сеназачы, пад'ёму паперу і цэліны зняць ПУХАВІЦКІ раён з чырвонай дошкі.

5. За адставакні па сеназачы і пад'ёму цэліны, не глядзячы на перапрадажэнне камісіі, зняць ПРАПОЙСКІ раён з чырвонай дошкі.

6. За добрыя паказальнікі па сеназачы і сеназачы дадаткова занесці на чырвоную дошку ЛЕПЕЛЬСКІ, ЗАСЛАЎСКІ І ГРАСКІ раёны.

7. Камісія адзначае, што УЗДЗЕНСКІ раён пры падцяганні тэмпу па аплыванню і сеназачы, КРУГЛЯНСКІ раён па сеназачы, п'яніццэ маліны і сілосаванню, БЯЛЫНІЦКІ раён па сеназачы і падняццю цэліны і МАГІЛЕЎСКІ раён пры п'яніццэ адставакні па сеназачы, сілосаванню, падняццю паперу і цэліны — могуць быць занесены на чырвоную дошку.

8. Пэніюч-ці ПОПАЦКІ, КАПАТКЕВІЧКІ І РАСОНСКІ раёны ліквідавалі адставакні па сеназачы і сеназачы, зняць іх з чэрной дошкі.

9. За ганебнае адставакні па сеназачы і сеназачы дадаткова занесці на чырвоную дошку ПЕТРЫКАЎСКІ раён.

10. За ганебнае адставакні па сеназачы, не глядзячы на неаднаразовыя перапрадажэнні камісіі па сеназачы і сеназачы, занесці на чырвоную дошку ЛЮБАЎСКІ І ЖЫТНАВІЧКІ раёны.

11. Катэгарычна перапрадаць Го-

## Ход сеназборні, сілосавання, пад'ёму паперу і цэліны, акачкі бульбы і вывазкі гною па раёнах БССР на 20 ліпеня 1935 г. (у процантах)

РАЁНЫ	Устае сеназборні сеназборні	Заставакні ў проц. ад сеназборні	Зараз сеназборні	Заставакні сеназборні	Цэліны паперу	Цэліны сеназборні	Акачкі бульбы на прац. ад сеназборні	Вывазка гною на прац. ад сеназборні
1. Старобінскі	119,9	91,1	24,1	26,2	24,2	91,7	190,6	27,2
2. Уздзёнскі	111,8	87,9	44,7	14,9	8,1	8,9	112,5	0,9
3. Старадарожскі	110,5	91,4	27,0	40,2	97,6	97,0	109,9	24,9
4. Грэскі	104,4	88,0	68,4	20,0	88,1	89,7	104,5	2,2
5. Менскі	104,0	91,6	106,2	26,5	81,2	89,8	109,2	62,9
6. Крунскі	104,0	82,2	100,2	50,5	92,5	72,1	116,5	90,6
7. Слуцкі	102,6	32,5	44,9	28,5	78,6	53,3	112,1	29,2
8. Аршанскі	102,4	99,9	106,1	27,2	78,4	85,9	112,7	71,2
9. Кіраўскі	102,1	94,9	81,9	27,5	117,2	82,7	101,9	50,2
10. Прапойскі	101,5	85,2	26,0	76,9	102,1	40,5	108,4	69,0
11. Круглянскі	101,5	81,2	41,9	26,1	90,1	49,4	112,5	67,9
12. Вагушэўскі	100,9	97,7	83,2	57,5	100,6	91,8	104,2	122,8
13. Заслаўскі	100,9	82,8	103,7	18,0	74,8	26,2	104,6	7,0
14. Любавіцкі	100,8	88,9	5,4	84,5	95,6	99,0	109,7	71,4
15. Чашніцкі	100,7	85,5	94,5	48,9	60,2	48,0	118,9	91,7
16. Магілёўскі	100,5	92,9	25,1	17,9	85,1	28,2	106,2	21,2
17. Валынскі	100,4	86,2	54,9	81,2	100,0	67,1	84,9	18,4
18. Дзельнскі	100,2	78,7	120,2	27,4	72,4	64,2	102,2	27,2
19. Рудзёнскі	100,2	94,0	45,6	42,5	85,2	76,1	116,1	26,2
20. В.Кашалеўскі	100,2	82,8	54,4	44,6	87,4	53,4	112,0	45,1
21. Горацкі	100,0	69,2	71,2	92,4	102,5	92,2	100,0	100,0
22. Перахоўскі	99,7	92,2	42,2	52,0	56,9	16,2	119,5	26,6
23. Бярэзінскі	99,2	82,1	60,2	26,9	100,0	76,9	121,2	12,2
24. Дзяржынскі	99,2	60,7	89,2	2,9	86,9	28,2	107,1	70,1
25. Ветрыцкі	97,8	64,1	89,4	54,6	78,0	21,7	104,0	47,1
26. Чэрвеньскі	97,7	77,2	4,9	70,2	90,9	49,6	100,0	72,0
27. Чырвонаязямля	97,6	88,8	27,0	16,0	56,2	61,4	120,8	1,1
28. Калынінскі	97,5	71,4	40,8	9,6	85,7	28,9	116,8	6,1
29. Смалевіцкі	97,4	78,2	79,6	27,1	68,6	68,6	106,4	2,0
30. Кручынскі	96,4	89,2	—	20,0	77,2	17,5	98,4	0,2
31. Вабруцкі	95,2	96,5	100,0	82,8	100,0	98,6	118,7	66,9
32. Чырвонаязямля	94,9	72,1	49,2	51,4	107,6	68,4	106,8	7,2
33. Дрысенскі	94,9	86,9	87,1	64,1	87,9	20,7	111,8	99,2
34. Лубчанскі	94,4	71,1	60,2	47,1	94,1	21,9	96,4	111,9
35. Бельянінскі	93,7	77,8	78,5	11,8	89,4	52,2	124,2	116,5
36. Выхавіцкі	93,6	89,9	19,7	15,0	45,0	44,5	101,0	18,1
37. Выхавіцкі	92,5	40,8	28,2	79,2	100,2	79,2	108,5	22,0
38. Калынінскі	92,0	77,8	44,8	70,2	72,4	41,2	99,5	100,0
39. Добручскі	92,0	44,2	26,2	47,4	89,0	26,6	116,7	2,1
40. Сойнскі	92,1	78,1	88,0	40,1	89,1	89,9	91,2	67,8
41. Шклоўскі	92,1	74,5	86,6	9,9	82,2	22,4	118,7	20,4
42. Чэрвеньскі	91,9	91,7	24,5	11,7	87,9	48,2	118,1	1,2
43. Жыткаўскі	91,8	67,2	18,1	42,7	100,4	22,2	106,8	62,2
44. Талачынскі	91,8	98,8	81,0	69,8	100,4	68,6	109,2	47,2
45. Касцюковіцкі	91,4	77,2	72,0	21,1	87,2	19,5	94,5	71,2
46. Рагачоўскі	91,2	79,8	27,8	29,2	88,2	88,2	111,0	22,1
47. Чавускі	91,2	77,1	69,0	26,2	78,9	41,8	117,5	0,5
48. Лоеўскі	91,2	71,2	28,9	68,8	47,1	68,5	116,5	41,6
49. Ушачскі	91,0	77,2	56,4	19,1	88,0	22,2	116,5	41,6
50. Халопеніцкі	90,8	90,8	74,9	49,7	71,0	42,9	110,8	90,2
51. Лёвчанскі	90,2	67,9	9,0	58,6	73,7	52,2	84,2	22,2
52. Барысаўскі	90,0	82,4	64,7	27,7	129,1	52,7	102,1	27,0
53. Радзівіцкі	89,9	89,2	25,5	88,4	70,5	22,5	126,1	120,0
54. Глускі	89,2	71,7	4,2	22,0	48,7	40,1	108,9	—
55. Хойніцкі	88,2	32,2	56,8	21,9	88,2	22,2	100,5	95,7
56. Чачарскі	88,2	62,7	41,2	12,9	82,2	4,1	104,2	12,2
57. Пухавіцкі	87,1	84,4	59,1	42,9	56,2	62,4	118,1	7,0
58. Пухавіцкі	87,1	81,4	58,2	58,2	22,2	22,2	118,7	2,2
59. Бельянінскі	87,4	98,0	2,7	26,2	22,2	22,2	106,9	2,2
60. Асіповіцкі	87,1	74,2	81,2	22,2	69,2	22,0	100,0	67,4
61. Слоніцкі	86,8	74,2	26,4	22,0	22,2	22,2	121,4	91,1



РАМЭН РАЛАН і яго жонка Марыя Паўлаўна ў Негаралым перад ад'ездам заграіцу. Фото Л. ЗПЕЛЬБАУМА і В. ЦЫТРОНА. (Белдзяржкінохроніка)

## КАМДЗІВУ 2 тав. ПАЛУНОВУ, НАЧПАДЗІВУ т. НЕСЦЕРЭНКА

Віншую байцоў, камандзіраў і пад'ярабніцкаў 2-й Беларускай стралковай дывізіі аб сьпеўнай 17-й гадавінай.

Працоўныя ордэна Леніна Беларускай рэспублікі і рэдацыю надаўна святкавалі пятнаццацігоддзе вавення Беларусі ад арміа белалопольскіх панаў-Інтэрвэнтаў. 2-я Беларускай стралковай дывізіі была ў першых баявых радах Чырвонай арміі, гераічна манавіўшая сакрушэльных удараў па Інтэрвэнтах на Заходнім фронце і змагаўшаяся за вызвалэнне Беларусі ад арміа польскіх памешчынаў, кулакаў і капіталістаў.

У гэды мірнага соцыялістычнага будаўніцтва 2-я Беларускай стралковай дывізіі ішла ў нагу з павышэннем соцыялістычнага будаўніцтва працоўных савецкай ордэнаванаснай Беларусі. Дывізіі за паслехамі ў баявой і палітычнай падрыхтоўцы

адважным участку заходняга фронту — на абароне калетыкальнасці нашаў вольнай рэспублікі, — лаша больш палітычна ўмудоўляюць сваю баявую і палітычную падрыхтоўку, паятываючы аб штомінутнай гетоўнасці даць сена ўмелым адпор усялякім спробам нападу на нашу заходнюю граіцу.

Вучыцеся на сьпеўных баявых традыцыях дывізіі майстароты прамагачы! Памятаўце паслехі ў аўладанні баявой тэхнікай, умудоўляюць сваю палітычную магутнасць!

Няхай жыю сьпеўная гадавіна 2-й Беларускай дывізіі і ле байцы, камандзіры і пад'ярабніцкі!

Няхай жыю ордэнаванасная Беларускай рэспублікі, імя якой мы палітычна насіць з гонарам.

Няхай жыю наш жапаным нарчом ІЛІМЕНТ ЕФРЭМАВІЧ ВАРАШЫЛАУ!

...на... паказальніках...  
...Белгорт. Хімікарафа...  
...і ўсп.). І што аслабіла...  
...прычыны...  
...апрача суб'ектыўных...  
...прадпрыемстваў не маюць.

Але мала гаварыць аб адста-  
ванні груп прадпрыемстваў. Ёсць  
...характэрныя...  
...прамысловасці...  
...пятай з'яўляецца...  
...перш за ўсё невыкананне прамы-  
...аказальні-  
стваў.

Інашчэ прадукцыі прадаўжае  
...Зусім законныя...  
...нашым...  
...А трэба-ж разу-  
...што зарае, чаму клопатам  
...аб жыццым чалавеку, аб яго матэ-  
...адаецца выключная ўвага, нізкая  
...прадукцыі набывае асоблі-  
...а адмоўнае значэнне. Яна б'е па  
...ураўню працоў-  
ных.

Наша прамысловасць выпускае  
...не толькі прадметы спажывання,  
...і прылады вытворчасці. І тут  
...за дасканалую прадук-  
...за гонар маркі прадпрыем-  
...павінна быць пастаўлена на  
...высокую палітычную вышчыню.

Наступным пытаннем, якое па-  
...на павінна прыкаваць да сябе ўвагу  
...нарады, з'яўляецца  
...пытанне аб зніжэнні сабекошту  
...і павышэнні ўнутры-  
...накапленняў.

Барачка за зніжэнне непра-  
...расходаў, за рэнта-  
...насьць нясе з сабой невычар-  
...нальны магчымасці для павелі-

пску ваенных інтэлектаў  
Штодзённая ўвага выроўнван-  
ню вадаў, да апаздання імі дас-  
канальна тэхнічай вытворчасці,  
наўхільнае павышэнне матэры-  
яльна-бытавых умоў—нось шыах,  
лія вады пражыткавасць да но-  
вых вышчых.

Надшыю час глыбока, усебако-  
ва прадумаць такія пытанні, як  
налажці сістэму вучобы дырэктара,  
сакратара партыі, начальніка  
прадпрыемства, майстра. Яна  
арганізацыя далейшае тэхнічнае  
ўдасканаленне рабочых, асабліва  
тэхнікум, як дапамагчы ім стаць  
сапраўднымі выдатнікамі.

Сур'ёзнае і важнае пытанне,  
над якім павінна папрацаваць на-  
рада гаспадарнікаў—гэта ўважлі-  
выя адносіны да прасоўвання ад-  
міністрацыйна-тэхнічнага перса-  
нала па вытворчай лесніцы, пад-  
рыхтоўка і стварэнне рэзерваў  
камандных кадраў прамысловасці.

Гаворачы аб уважлівых, туды  
адносінах да людзей, вельга не  
выдзеліць групу пытанняў аб  
спецыфіцы жаночай працы, аб  
узліку патрабаванняў работніцы,  
як мацеры, аб стане дзіцячых ус-  
таноў. У такой-жа меры ў завод-  
скім жыцці павінны знайсці месца  
клопаты аб культурным абслуго-  
ваванні моладзі з яе шырокімі  
запросамі, з яе кіпучай энергіяй і  
вясёласцю.

Работы клас. гаспадарнікі, кі-  
руемыя партыяй, накіпілі бага-  
ты вытворчы вопыт. Дабіліся не-  
малых перамог. Ажыццяўляючы  
мудрыя ўказанні таварыша Ста-  
ліна, работні клас БССР пад кі-  
раўніцтвам ЦК КП(б)Б і таварыша  
Гінало пойдзе да новых перамог.

### Папраўка

Першы абзац другой часткі  
...артыкула «Правды»  
...авангардзе, не адрыва-  
...ад мас», змешчанага ў  
...ад 23 ліпеня г. г., трэ-  
...чытаць:

«На ахове чыстаты і чоткасці  
...партыйнай грані вырасла, загар-  
...большэвіцкая партыя.  
...Тым і заваявала яна бязмежнае  
...давер'е найшырэйшых беспартый-  
...ных мас»... і т. д.

### АБ СПЫНЕННІ КАЛГАСНАГА І ІНДЫВІДУАЛЬНАГА СЯЛЯНСКАГА ГАНДЛЮ ХЛЕБАМ

Пастанова Савета Народных Камісарыяў БССР

Савет Народных Камісарыяў БССР

1. Спыніць з 15 ліпеня 1935  
...калгасна-індыўidualны ганд-  
...ль хлеба.

2. Усталяваць, што калгасы і  
...аказальні гандля-  
...будзе дазволена толькі пас-  
...а выканання БССР уста-  
...планага плана зернапаставак з  
...раджаю 1935 года, звароту насен-  
...і харчовай есуд і натуроплаты  
...а работу МТС, а таксама пасля

засыпкі калгасамі поўнаасцю на-  
...сённых і мінімальнага фуражных  
...фондаў.

3. Нагляд за правядзеннем у  
...жыццё гэтай пастановы ўскласці  
...на Рабоча-сялянскую міліцыю.

Старшыня Савета Народных Ка-  
...місарыяў БССР

Н. ГАЛАДЗЕД.

Кіраўнік Спраў Савета Народ-  
...ных Камісарыяў БССР

І. ЛУК'ЯНЧЫК.

46. Калічэўскі 91,3 79,6  
47. Ратаўскі 91,2 77,1  
48. Чавускі 91,2 71,2  
49. Лоеўскі 91,0 77,3  
50. Ушачскі 90,8 90,8  
51. Халопеніцкі 90,3 87,9  
52. Лёўкаўскі 90,0 82,4  
53. Барысаўскі 89,9 90,3  
54. Герасіўскі 89,8 71,7  
55. Ходзіцкі 88,5 82,2  
56. Чачэрскі 88,2 82,7  
57. Пухавіцкі 88,1 84,8  
58. Пасткаўскі 87,6 91,4  
59. Бягомльскі 87,4 95,0  
60. Асіповіцкі 87,1 74,2  
61. Слонімска- 86,6 74,3  
62. Плесчаніцкі 86,3 78,4  
63. Віцебскі 86,0 78,1  
64. Дрыбінскі 84,8 81,5  
65. Уваравіцкі 84,0 77,1  
66. Лельчыцкі 83,9 93,9  
67. Хойніцкі 81,9 87,3  
68. Карыніцкі 80,9 89,4  
69. Калічэўскі 79,3 78,8  
70. Рагатыскі 79,2 77,5  
71. Рэчыцкі 78,3 81,9  
72. Паліцкі 79,0 78,5  
73. Брагінскі 78,0 88,6  
74. Мухаўскі 78,7 93,1  
75. Асіповіцкі 78,7 88,6  
76. Жлобінскі 75,3 71,6  
77. Мазыскі 74,8 82,6  
78. Тураўскі 74,4 87,7  
79. Рагатыскі 74,4 83,0  
80. Камярыцкі 73,9 79,6  
81. Вольскі 73,3 78,5  
82. Парыцкі 73,0 83,9  
83. Калетніцкі 70,8 84,3  
84. Нараўлянскі 69,8 80,3  
85. Жыткавіцкі 69,8 42,7  
86. Смаленіцкі 69,3 84,3  
87. Мясціслаўскі 68,7 87,4  
88. Гомельскі 64,9 88,9  
89. Петыкаўскі 64,3 78,9  
90. Стружскі 66,4 80,8

9. За ганебнае адставанне па ве-  
наздачы і сенабурцы дадаткова за-  
несці на чорную дошку ПЕТРЫ-  
КАЎСКІ раён.

10. За ганебнае адставанне па ве-  
наздачы, не глядзячы на неадмо-  
ваемыя паллодзяніны камііі па спе-  
спабодніцтву, занесці на чорную  
лошку ЛЮБАЎСКІ І ЖЫТКАЎС-  
КІ раёны.

11. Катэгорычна папярэдыць Ге-  
мельскі, Мясціслаўскі, Слонімаўскі і  
Нараўлянскі раёны, што, калі лям  
не даб'юцца ліквідацыі ганебнага  
адставання па сенабурцы і сена-  
здоху і раёны: Бягомльскі, Чары-  
каўскі, Глушкі, Уваравіцкі, Лёўкаў-  
скі, Рэчыцкі, Ельскі і Плесчаніцкі  
па сеназдачы та іх кіраўнікі будуць  
занесены на чорную дошку:

ГОМЕЛЬСКІ (сакратар РК КП(б)Б  
тав. СТАКУН, старшыня горсавета  
тав. МАЛАШОНАК).

МЯСЦІСЛАЎСКІ (сакратар РК  
КП(б)Б тав. ШТЭЯНГАРТ, старшыня  
РВК т. РАЙ).

СВЯЦІЛАЎСКІ (сакратар РК  
КП(б)Б т. ЛЕУШЫНАУ, старшыня  
РВК т. НАЧМЕНАК).

НАРАЎЛЯНСКІ (сакратар РК  
КП(б)Б т. КАЗАЧОНАК, старшыня  
РВК т. ЗЬЛКІНД).

БЯГОМЛЬСКІ (старшыня РВК т.  
ШІМПЕЛЬ).

ЧАРЫКАЎСКІ (сакратар РК  
КП(б)Б т. ВЯТРОУ, старшыня РВК  
т. РАТАЙКО).

ГЛУСКІ (сакратар РК КП(б)Б т.  
КРАЎЧАНКА, старшыня РВК тав.  
ФЕЙГІН).

УВАРАЎІЦКІ (сакратар РК  
КП(б)Б т. ФР'ЭДМАН, старшыня  
РВК т. ІСАДЧАНКА).

ЛЁЎКАЎСКІ (сакратар РК КП(б)Б  
т. ДЗЕНІСКЕВІЧ, старшыня РВК  
т. ШУЛЬГА).

РЭЧЫЦКІ (сакратар РК КП(б)Б  
т. КАМЕНШТЭЯН, старшыня РВК  
т. САУКОУ).

ЕЛЬСКІ (чав. сакратара РК КП(б)Б  
т. ВАРОНЕНКА).

ПЛЕШЧАНІЦКІ (сакратар РК  
КП(б)Б т. КАЙКО, старшыня РВК т.  
ЛІСОВІЧ).

### 27 раёнаў распачалі уборку

На 20 ліпеня прыступілі да  
ўборкі зернавых 27 раёнаў БССР.  
Зжата 31.574 гектары зернавых.  
Калгасамі выдобралена 1.100 гек-  
тараў зьмяну. («БЕЛТА»).

### Другі сігнал з фронту хлебапаставак

Калгас «Праца», Падсольскага  
сельсавета, Быхаўскага раёна,  
прыёз на загатоўчы пункт 4 цят.  
недобраякаснага жыта новага ура-  
джаю. Жыта не прынята.

Упаўнямаць СТРОМ.

46. Калічэўскі	91,3	77,1	27,8	35,5	65,5	111,0	88,1
47. Ратаўскі	91,2	77,1	25,9	28,8	75,9	41,8	71,5
48. Чавускі	91,2	71,2	25,9	68,8	47,1	65,5	117,5
49. Лоеўскі	91,0	77,3	56,4	19,1	68,0	32,5	41,0
50. Ушачскі	90,8	90,8	74,9	46,7	71,0	43,9	110,5
51. Халопеніцкі	90,3	87,9	5,0	68,6	73,7	52,2	94,3
52. Лёўкаўскі	90,0	82,4	64,7	27,7	120,1	53,7	102,1
53. Барысаўскі	89,9	90,3	35,3	36,4	70,8	32,5	128,1
54. Герасіўскі	89,8	71,7	4,3	23,0	46,7	40,1	105,9
55. Ходзіцкі	88,5	82,2	66,0	81,9	69,9	33,2	100,9
56. Чачэрскі	88,2	82,7	41,3	13,9	63,2	4,1	104,3
57. Пухавіцкі	88,1	84,8	59,1	43,9	56,8	62,4	116,1
58. Пасткаўскі	87,6	91,4	55,8	58,5	53,5	35,6	118,7
59. Бягомльскі	87,4	95,0	3,7	28,2	93,5	33,5	108,9
60. Асіповіцкі	87,1	74,2	91,2	25,8	69,2	22,0	100,9
61. Слонімска-	86,6	74,3	36,4	43,0	59,5	29,4	131,4
62. Плесчаніцкі	86,3	78,4	5,8	10,6	79,6	37,7	106,1
63. Віцебскі	86,0	78,1	72,4	42,6	59,9	33,6	104,6
64. Дрыбінскі	84,8	81,5	28,7	41,2	66,8	76,1	114,5
65. Уваравіцкі	84,0	77,1	4,8	34,0	51,1	34,2	112,3
66. Лельчыцкі	83,9	93,9	—	133,3	66,3	91,3	101,3
67. Хойніцкі	81,9	87,3	9,9	49,9	90,8	24,4	100,8
68. Карыніцкі	80,9	89,4	34,0	4,8	82,9	51,9	100,7
69. Калічэўскі	79,3	78,8	31,9	5,0	38,7	7,8	102,7
70. Рагатыскі	79,2	77,5	18,0	29,0	88,0	86,4	99,4
71. Рэчыцкі	78,3	81,9	3,2	56,0	64,1	43,7	100,0
72. Паліцкі	79,0	78,5	43,4	28,7	74,3	37,9	109,7
73. Брагінскі	78,0	88,6	10,2	67,2	46,6	94,5	124,1
74. Мухаўскі	78,7	93,1	66,5	66,5	62,2	66,6	115,5
75. Асіповіцкі	78,7	88,6	42,6	32,4	50,5	33,7	96,5
76. Жлобінскі	75,3	71,6	22,9	18,6	36,3	26,7	114,5
77. Мазыскі	74,8	82,6	12,4	81,3	49,0	38,9	108,1
78. Тураўскі	74,4	87,7	28,8	68,1	18,7	80,0	123,8
79. Рагатыскі	74,4	83,0	55,3	61,1	77,9	42,5	101,9
80. Камярыцкі	73,9	79,6	23,2	46,5	77,1	21,3	111,3
81. Вольскі	73,3	78,5	5,3	96,1	94,4	87,4	101,5
82. Парыцкі	73,0	83,9	26,3	29,2	51,1	48,6	102,8
83. Калетніцкі	70,8	84,3	33,6	21,7	28,3	32,3	114,0
84. Нараўлянскі	69,8	80,3	6,9	21,5	78,2	99,9	95,0
85. Жыткавіцкі	69,8	42,7	0,4	82,5	42,5	11,0	100,0
86. Смаленіцкі	69,3	84,3	39,9	46,8	90,0	23,9	100,7
87. Мясціслаўскі	68,7	87,4	29,9	49,5	99,3	34,1	107,0
88. Гомельскі	64,9	88,9	24,0	26,1	42,3	38,4	126,9
89. Петыкаўскі	64,3	78,9	3,3	24,1	29,0	46,2	91,1
90. Стружскі	66,4	80,8	27,1	29,0	109,1	52,5	120,3
Разам па БССР	88,9	77,3	37,5	46,7	76,7	48,7	107,4
Вышло на 15/VII-1935 г.	77,8	66,5	23,6	23,6	74,6	43,9	99,2
Вышло на 20/VII-1935 г.	93,8	92,9	—	25,2	95,0	—	6,7

УЧОТНА-СТАТЫСТЫЧНЫ АДЗЕЛ  
НАРКАМЗЕМА БССР.

### ЧЫРВОНАЯ ДОШКА

Рашэннем Цэнтральнай камііі па спабодніцтву з Заходне-Сібір-  
скім краем і Заходняй вобласцю за ўзорны паказальнікі барадбм  
за большэвіцкі ўраджай занесены на чырвоную дошку наступныя  
раёны:

- Менскі (сакратар РК КП(б)Б Рышкі, старшыня РВК Жары).
- Горацкі (сакратар РК КП(б)Б Сяўфімаў, старшыня РВК Жук).
- Ашмянскі (сакратар РК КП(б)Б Соснін, старшыня РВК Міц-  
коў).
- Кірэўскі (сакратар РК КП(б)Б Вільчак, старшыня РВК Блюм-  
нін).
- Бершчэўскі (сакратар РК КП(б)Б Раменніка, старшыня РВК  
Еўдэскаў).
- Рудзінскі (сакратар РК КП(б)Б Плятніў, старшыня РВК Жу-  
коўскі).
- Крупскі (сакратар РК КП(б)Б Брыгневіч, старшыня РВК Ано-  
нін).
- Чашніцкі (сакратар РК КП(б)Б Мэргелін, старшыня РВК Тры-  
на).
- Лепельскі (сакратар РК КП(б)Б Вайновіч, старшыня РВК Яно-  
нін).
- Заслаўскі (сакратар РК КП(б)Б Хасмін, старшыня РВК Вар-  
нін).
- Глебскі (сакратар РК КП(б)Б Гніняковіч, старшыня РВК Рэб-  
цавіч).

### ЧОРНАЯ ДОШКА

Рашэннем Цэнтральнай камііі па спабодніцтву з Заходне-Сібір-  
скім краем і Заходняй вобласцю за адставанне ў сенакешэнні, ве-  
наздачы, пад'ёму пепараў, цаліны і сіласаванні занесены на чор-  
ную дошку наступныя раёны:

- СУРАЎСКІ (сакратар РК КП(б)Б ЧУНДЗЕРАУ, старшыня РВК  
АСМАЛОЎСКІ).
- НАРАЎЛЯНСКІ (сакратар РК КП(б)Б КАЗАЧОНАК, старшыня  
РВК ЗЬЛКІНД).
- ПЕТРЫКАЎСКІ (сакратар РК КП(б)Б АРАШЧУК, старшыня  
РВК ЗАКОРКІН).
- ЛЮЎКАЎСКІ (сакратар РК КП(б)Б КАРДАШ, старшыня РВК  
ШКЛЯР).
- ЖЫТКАЎІЦКІ (сакратар РК КП(б)Б ГАРБУНОУ, старшыня  
РВК ДЫКАУ).

велькія Беларусі ад ярыма беспалі-  
тэі паноў-Інтэрвантаў. 2-я Бела-  
руская стралковая дывізія была ў  
першых баявых радах Чырвонай ар-  
міі, гараічна не носіўша сапраўдных  
удараў па Інтэрвантах на За-  
ходнім фронце і змагаўшаяся за  
вызваленне Беларусі ад ярыма поль-  
скіх памешчыноў, кулакоў і капіта-  
лістаў.

У гады мірнага сацыялістычнага  
будуўніцтва 2-я Беларуская страл-  
ковая дывізія ішла ў нагу з поспехамі  
сацыялістычнага будуўніцтва  
працоўных сацыяліст адзіночнасці  
Беларусі. Дывізія з поспехамі ў ба-  
льшай і палітычнай падрыхтоўцы  
выходзіла з года ў год у першыя  
рады часцей Беларускай вайскавай  
акургі. У асоблівасці цяпер, перад  
набуўваючымся пагарзамі з боку  
фашысцкіх Інтэрвантаў Захада, на-  
шым часці Беларускай вайскавай а-  
кургі і 2-я Беларуская стралковая ды-  
візія, якая зыходзіць ча самым

успяшным спробам нападу на нашы  
заходнія граніцы.

Вучыцца на славных баявых  
традыцыях дывізіі майстарству пера-  
могаўці Памінаўца паспехі ў  
аўрадаванні баявой тэхнікай, умцаў-  
ваўца сваю палітычную магутнасць!

Найхай жыць славянам галавіна 2-я  
Беларуская дывізія і яе бойцы, во-  
намадзіры і палітработнікі!

Найхай жыць ордэнаносцам Бела-  
рускаяй распубікі, най якой вы  
павіны маскі з гонарам.

Найхай жыць нашым лаваным нерсам  
КЛІМЕНТ ЕФРЭМАВІЧ ВАРАШЫ-  
ЛАУ!

Чырвоная вайскавая «сур» нашым  
важкімаму, мудрамаму, любімаму прэ-  
ведыму таварышу СТАЛІНУ!

Камандуючы вайскамі Беларус-  
кай вайскавай акургі УВАРЭВІЧ.  
Начальнік палітпраўлення  
СМІРНОВ.

### АБВАСТРЭННЕ ІТАЛА-ЯПОНСКІХ СУПЯРЭЧНАСЦЕЙ

Разная антыяпонская кампанія італьянскага друку

РЫМ, 23 ліпеня. (БЕЛТА). Па-  
ведкамлен

# Лёс адной рэзалюцыі

Рашэнні адкрытага партыйнага схода вынікі з п'янай тэжлічнага сакратара парткома. Са дня схода прайшло 9 дзён.

Ужо першыя радкі партыйнага дакумента гавораць аб дрэўнай рабоце дэпо, аб адсутнасці барацьбы з крупняком і аварыямі, аб тым, што частка камуністаў яшчэ не ўзачаліла паход за здаровы, чотка працуючы паравоз.

У першым пункте паставовы ўказана: «Партгрупы хлебакамбіната і райана, шэфтуючыя над дэпо, прымацаваць да асобных пехаў. На першым чарговым сходах шэфтаў паставіць справадачы дэпоўскіх камуністаў».

Што зроблена па гэтай пункту?

— У райана партгрупы няма, а з хлебакамбінатам 21 ліпеня будзе дагаварэцца, — запяў партгорт Кавалёў.

Пункт другі партыйнага рашэння гаворыць: «Абавязваць тав. Шэйна, Баброва (шэфы райана) прысутніць да арганізацыі масавай чыткі мастацкай літаратуры; арганізаваць гурток мюзыкі і эбаспечыць яго выкладчыкам. Стварыць гурток павышанай граматыкі».

— Нічога не зроблена. Ні Шейн, ні Баброў пасля схода ў дэпо не з'яўляліся, — адказвае брыгадзёр партгорт Кавалёў.

Пункт чацвёрты: «Абавязваць кіраўнікоў профарганізацыі тт. Жукава і Філіпава неадкладна азнавіць работу грамадскіх інспектараў. Арганізаваць сумесную вытворчую нараду паравознікаў і рабочых рамонтных цехаў. Прыставаць вопыт сацыялістычнага спарбоддства на адну паездку паміж

паравознай брыгадай і паязной».

— Пакуль нічога не зроблена, — запяў старшыня мясцовага Шэйнаў.

— Не ведаеш, што гаворыш. Інспектары працуюць, вытворчыя нарады праводзяцца, — перабівае яго партгорт дэпо Кавалёў.

— Ах, вы вось пра што. Вядома, на гэтым участку ў нас усё ў парадку. У гэтай частцы мы задырнулі, — падкапіў Жукаў.

Рашэнне партыйнага схода «аба вядзе партгорт дэпо Кавалёва, Буціна і Шэйніну правесці сумесны сход камсамольскіх арганізацый хлебакамбіната, райана, на якіх заслухаць справадачы камсамольцаў-аварыйшчыкаў».

— Гэта не праводзіцца, — гаворыць Кавалёў.

На гэтым дзёна не канчаюцца рашэнні партсхода. Далей ідзе рад пунктаў, накіраваных за выпраўлення работы паравознага дэпо Орша. Тут і работа з жывымі людзьмі, і аменнае планаванне, і шэфства перадавач над астаючымі, дапамога камсамолу. Запісана многа. Але прайшоў дзень і дзён і ні адзін пункт партыйнага рашэння пакуль не выконвацца.

Мы ідзем у цэх халоднай і гаражай прамыўкі. На каляне дзель камсамольскі паравоз № 92. Каля яго з ключамі ў руках працуюць прымацаваныя брыгады і сесары.

— Скажыце, калі ласка, — задымаем мы вытанне машыністам паравоза Шэйцак і Прыгода, — калі была ў вас апошні раз вытворчая нарада вашых брыгад з рамонтнымі брыгадамі сесароў?

— Сумесных нарад у нас не было. На паравозе праводзілі, але гэта было даўно, — адказаў Шэйцак.

— Гутарылі з многімі работнікамі рамонтных цехаў дэпо Орша (Дзімаўскі, Міхэўскі, Хорак, Цвірко, Філіпаў і інш.). Усе яны заявілі, што вытворчыя нарады сумесна з паравознымі брыгадамі пакуль яшчэ не праводзіцца.

Член партыйнага камітэта, аўтар партгорт паравознага цеха тав. Аўдзюшка на вытанне брыгад, што ён прабуў для выканання рашэння партсхода, заявіў: «Мне партсход нічога не заручаў».

Другі член парткома тав. Янгулеў і работнік профарганізацыі Філіпаў зусім не ведаюць аб рашэнні партыйнага схода, хоць Філіпаў даўно працуюць партыйна-масавую работу.

Філіпаў маты праследвалі партгорт дэпо Кавалёў і профкіраўнік Жукаў, задзіляючы брыгадзёра, што з вытворчымі нарадамі ў іх усё ў парадку і рашэнні партыйнага схода выкаданы?

Зразумела, анукаць тутыя людзі, чым арганізаваць масава-палітычную работу, якая магла-б забеспечыць выкананне загад парткома таварыша Каталовіча.

Праверка выканання рашэнняў адкрытага партыйнага схода паравознага дэпо Орша з тэй поўнасцю паказала адсутнасць належнай бодшэўняй барацьбы як з боку асобных камуністаў, так і самага партыйнага камітэта за свае ўласныя рашэнні.

**А. ВОЛІНСКІ, ДАШКЕВІЧ, РЫСКІН, ШАПАВАЛАУ.**

# АБ КУКАЛЬНЫМ ТЭАТРАМ І БЕСТУРБОТНЫХ КІРАУНІКАХ

Мастацкае выкаванне дзяцей часта пачынаецца з самага ранняга ўзросту і з'яўляецца адным з важнейшых элементаў у рабоце на фарміраванне ў дзяцей культурных і развітых членаў сацыялістычнага грамадства.

Узровень выдатковай работы з дзецьмі павялічыў наша брыгадзёрства — Украіна. Мастацкая самадзейнасць на постыпшэўскіх пляцоўках, дзіцячыя тэатры і кіно, мастацкі Палад піонераў, кукальныя тэатры — самыя разнастайныя формы мастацкага выкавання шырока прымяняюцца і падтрымліваюцца арганізацыяй асветы і тэатраў. Надаўна мы мелі магчымасць азнаміцца з работай адной з такіх мастацкіх адукацый — Харкаўскім наказальным кукальным тэатрам, які гастрольна па Беларусі адзначае свой дзясятагадовы юбілей.

За 20 дзён гастроль у Менску Харкаўскі кукальны тэатр даў 45 спектакляў, якімі ахапіў 23 з паловай тысячы глядачоў. Тэатр не абмежаваў сваю дзейнасць толькі горадам, ён мастацкі 13 спектакляў у піянерскіх і чырвонаярмейскіх лагерах.

Зноўмы валенты кукальнага тэатра, над мастацкім кіраўніцтвам т. Шахіўца, выклікаў велізарную зацікаўленасць юных глядачоў, якія з вялікім удзіманнем і зацікаўленнем успрымалі кожную яго пастаноўку.

Работа Украінскага кукальнага тэатра паказвае, што тэатр кукаў з'яўляецца адным з самых прыстасаваных для дзіцячага ўзросту віду мастацтва, які дзён хутка пачынаюць ад душы любіць. І гэта зразумела. Кука ў розных не формах з'яўляецца адным з любімых прадметаў быту дзіцяці. У сваіх гульнях дзед само прымушае кукаў «прадстаўляць» розных людзей у розных сітуацыях. І калі гэтая кука з'яўляецца на сцэне, калі яна «дзейнічае», «гаворыць» і «яна», то яна межаў зацікаўлена малодца глядача. Так прае кука — гэта любімую цацку дзіцяці — прае маленькія эразумелыя і цікавыя паставоўкі савецкіх кукальных тэатр робіць сваю частку вялікай справы камуністычнага выкавання.

І вельмі шчыра, што мы ў БССР дагэтуль не мелі овайтэ кукаль-

нага тэатра. Праўда, пытанне аб арганізацыі такога аду тэатра для дзяцей было «мастаўлена» яшчэ ў мінулым годзе. Усе пачыналі ад Наркомасветы і чарана, падтрымлівалі і адабраді туты спрыў. Але гэта падтрыманне і арганізацыя ішла на ўзыходзячай ліній толькі да таго часу, пакуль справа не выходзіла за межы добрых пажаданняў. А як толькі дзёна да практычнай арганізацыі спрыў, а тым больш — да выдзялення на гэта сродкаў, усе гэтыя «добрыя дзёны» спяваюцца адмежавацца.

Дрыхаўшы ў Менск на гастролі Харкаўскі кукальны тэатр пераказаў дапамагчы нам пакладці плянава гэтаму аду мастацка для дзіцяці. Ён прыняў з сабой тэатр з «кукамі» для двух паставоў, прапанаваў свае ўслугі ў падрыхтоўцы да гэтых спектакляў актораў з мастацкага, валантэ і саміх дзяцей.

Тэатр працаваў у Менску месца. Але ніхто яго ініцыятывы не падтрымаў. Тэатр уехаў, так і не адолеўшы прабыць сцяну іергаласці. Калі-ж межаў ад'есам тэатра, «Зенда» прапанавала загадчыку мэнскага гарада т. Кузнецовай набыць гэтыя кукалы-хоць-бы для самадзейнай работы дзяцей якой-небудзь школы, яна вельмі адзілілася: часо, моў, «Зенда» турбуе аба і-ае, Кузнецова, з-за такой нявартай справы. Кіраўнік народнай асветы па сталічнаму гораду, які не разумеа, што справа арганізацыі мастацкага выкавання дзяцей не можа не турбаваць нашу грамадасць і што яна наміна турбаваць гарадскі аддзел народнай асветы — кішто сабе малюнак!

У Беларусі павінен быць свой кукальны тэатр. Гэтым ужо даўно час практычна заняцца Наркомасветы Беларусі. Але, побач з гэтым, треба шырока развіць самадзейныя кукальныя тэатры, і ў першую чаргу ў Менску, — спрытаўзючы для гэтага талантлівых дзяцей, піянерработнікаў і мастаўнікаў, якіх у нас няма і якія органы асветы і камсамол павінны дапамагчы арганізаваць справу.

**А. ЛІУШЫЦ, Я. РОЗЕНБЛОМ.**

# Злачынства бацькі

Усе часцей і часцей Васіль Макараў, чым партый, стаў прыкладзіць дамоў позна і п'яны.

Маленькія дзеці Роза і Ліза пачалі баяцца п'яных крыкаў бацькі. З малых гадоў на іх долю выпала няшчасце быць сведкамі скандалаў, сцен папоек. Дзеці нека пачалі дзіць. Развешым, разутыя, поўгалымныя яны не знаходзілі бацькаўскіх цёплых адносін. Часта яны разам з маткаю апыкавалі сваё горкае жыццё.

Паводзіны Макарава выклікалі законнае падарэнне. Рэвізійныя камісія Асоавіахіма рашыла зацікавіцца фінансавымі справамі Барысаўскага райсовета Асоавіахіма, старшынёй якога быў Макараў. Камісія ўскрыла пры рад злачынстваў з боку Макарава, Устапоўлена недакорнае разбаварванне сродкаў і нават расратра. Прычым камісія, не жадаючы аправаваць, назваць прозвішча расратчыка, запісала:

«Расратчыка невідомы кім прыкіраўніцтва Макарава 1.220 руб. Апрамя таго выдаткавана Макаравым не на прызначэнне 1.257 руб.».

«Мурэм» рэвізоры, следуючы па стаях готалеўскіх чыноўнікаў, нават не турбаваліся ўстанавіць віноўніка расратра.

Акт складзён, падпісаны яго да сараны, і на гэтым каляцця дзісторыя.

Пасля «рэвізіі» зямліны і шроота сабутыльнікі Макарава паотарылі ўстроіць яго на кожна дзілае месца. У адзін прыгозы дзень прахалзімец з партыйным білетам у кішэні сарываюцца в рабіна. Што называюцца, каку? ж у воку.

Нікога не зацікавіла знікненне Макарава. Асоавіахіма па рашэнняму шэфу акты аб алоўаньнянях. Райком партыі зяўу яго з утоту, выдзіў на рукі ўтотную партыю, і Макараў спякойна выехаў з рабіна.

Пакінем у аказі «рэвізорскія» справы і асоавіахімаўскую гонадару і вернемся к аёсу напоры і другі малагадоўскі аянецкі Роза і Ліза.

У доме Макаравых стала цёплай сямілічнай скандаль, п'яныя дзёны, зрэкі над жонкай і дзецьмі.

Але з'явіліся новыя клопаты. Матцы - работніцы стала не пачаю ўтрымліваць дзяцей. Дзіўчынкі перрослі, треба пасылаць у школу, треба адрэць, абуць кы, да рэчы, дны слабенькія здароўем.

уць і макоўзаводца дзёны «вокуні-ота» Макарава, у чым адтувае патрону гэта сям'я. Усе адносінны спятувалача, але ніхто па-аказу не хацеў зразумець горьч, крыўду, зрэкі і знявагі, перанесеныя маткай - работніцай і дзецьмі.

Чалюнок астаўся адзі. А гэта асобліва цяжка.

Тым часам зямліныя - бодыя стеражэцца не можа чысней м-мэсці свай сям'я.

Ён упродж прыкінае ў Барысаў, хаваецца ў сваіх ападынах, бодыя суотреты з жонкай і дзецьмі.

Многія ў Барысава аб гэтым ведаюць, але чамусьці з абмятальскай бодышнай асаоаньняю маўчыць. Больш 6 месцаў не барысаўскі народны суд прымушаў Макарава аліменты. Але чамусьці барысаўскія судзі і пракуратура да гэтых часу «не ведаюць» адраса і месцажытвання Макарава.

Тым часам гэты нашыя прадаўжае ашукваць новыя афры, распуснічаць і нападзі на воку аёсу ні ў чым нявіных бодымажыных дзёнаў.

Макараў ашыўуся ў Лозычынск рабіне ў дэспрангасе. Яго страшыла не капакоіць, каб яго не зямліна і не прымуцілі законна выкаваць бацькаўскі абовязак — утрымаць аць дзіцей. І ў п'яны да сям'яго прышчэлка, поўкача Адаўска 8 ліпеня ён піша:

«Прому не гаворы ніяго да роса кіному. Саа вопаян, чам гэта патрбна. Яна (жонка) зяўу яшчэ прышчэлка, та інч».

Так закітаюцца адыны. Аз жыла ў шчылу не ўтотн. Трэд дукыр, тутыя пракуратура рэспулікі дакутыр да сараны аб расратрач тавасаа і арыткум аб азыаках і шалюнаскіх адносінках да м-лагачыных дзёнаў.

Але наш дзімаў не менаважнае пытанне.

Чаму да гэтага часу шотыйкім арганізацыя т. Барысана і Лантык не ўскрылі сапраўднага тыту Макарава. Ніфіла гэта з іх справа? Няўжо выкаванне дзёнаў гэта не прамя абавязак камуніста? Няз зяецца, што п'ятанні большшэўняй атыкі патрбюць гэтага ад кожнага з нас.

Нарошце, народны суд: пракуратура, чому яны не сочаць з законным выкаваннем іскі? П'яных-жа Макаравых ёсьць а аліменты.

# НЕДАПУШЧАЛЬНАЯ БЕЗАДКАЗНАСЦЬ

Вялікі састыг павой. Пакрытыя чырвонай исторыяй оталы рэстаўлены дзітарай «Т». Сем задывек глядзяць у падручнікі па гісторыі першы.

Лектар — загадчык курсоў тав. Швэбберг — пачынае заняткі эвапотан да слухачоў:

— Якім пытаннем мы абмя будзем займацца?

Тав. Швэбберг на заняткі прышла непадрыхтаваная, без канспекта. Яна зварачаюцца да слухачоў, каб яны самі гаварылі, а яна фактопотым будзе «паагульняць».

Некалькі выступленняў слухачоў і тав. Швэбберг «паагульняе». Амаль гадзіну гаворыць яна. Гаворыць аб чым толькі хочаца, як

пагадзістаў. Мерапрыемства гэта надзвычай важнае, асабліва для Крупскага рабіна, дзе ведаюць прапагандыстаў вельмі дзікі. Але да гэтага важнейшай справы палышлі неспурэзна.

На бюро вынеслі паставову, задырэдзікі праграму і каштарыс, вылучылі загадчыка курсоў і на гэтым райком пачынуў сваю місію адукацыйнай. Камплектавалі, арганізацыя вучобы, кадры выкладчыкаў — усё гэта пусцілі на самадэц. І вось з 20-ці алабрамых на курсы з'явілася толькі 12 чалавек, а займацца 8—9. 19 ліпеня на занятках прысутнічала толькі 7 чалавек.

Большасць будучых прапагандыстаў сапраўды пачылі (а 9—5

задырэдзікава на бюро райкома.

Асноўную дыяцыпалію — гісторыю партыі, якую большасць слухачоў вывучае ўпершыню — сарвала. Са 120 гадзін, адведзеных на праграме за месца, паселі прапрацаваць толькі 6 гадзін. З-за адсутнасці выкладчыка па гісторыі партыі займаліся матэматыкай і беларускай мовай.

Безадказнасць крупных кіраўнікоў (сакратар Брыгнэвіч) дайшла да таго, што яны сталі рыхтаваць прапагандыстаў з налітычца вопысменных кандыдатаў партыі. З усяго савяду слухачоў на прапагандысцкай рабоце можа будзе скаротатаць сааеа большае 2—3 чалавекі.

НЕ ВЕНІС) і паставова «аб пра

стараўдзітарай «Т». Сем задаваў гаварыць у падручнікі па гісторыі партыі.

Лектар — загадчык курсу тав. Шэйбэрг — пачынае заняткі з рэзюмэ да слухачоў:

— Якім пытаннем мы сёння будзем займацца?

Тав. Шэйбэрг не заняткі прышла наладжываць, без канспект. Яна зварачаецца да слухачоў, каб яны самі гаварылі, а яна ўжо потым будзе «папагуляваць».

Некалькі выступленняў слухачоў і тав. Шэйбэрг «папагулявае». Амаль гадзіну гаворыць яна. Гаворыць аб чым толькі хочаце, як хочыце «аб усім і ні аб чым». На-а яна, нарэшце, скончыла сваё «папагуляванне», устае слухач Макаравіч.

— Скажыце, калі заска,—пытае ён лектара,—што нам галоўнае ўзяць з вашай прамовы?

Гэта пытанне абцяжыла тав. Шэйбэрг. Яна сама не ведала, што ў яе прамове галоўнае і не змагла адказаць на пастаўленае пытанне.

Тав. працягваюць курсы прапагандыстаў пры Крупскім райкоме КП(б)Б.

Крупскі райком КП(б)Б рэшыў правесці 30-дзённыя курсы пра-

Крупскага раёна, дзе пачынаў прапагандыстаў вельмі вялікі. Але да гэтай важнейшай справы падшлі несурэзна.

На бюро вынеслі паставоў, запланавалі праграму і кантэнт, вылучылі загадчына курсу і на гэтым райком пачыў сваю місью сповяданай. Камілектаваў, арганізацыя выучбы, кадры выкладчыкаў—усё гэта пусцілі на самадэк. І вось з 20-ці адабраных на курсы з'явілася толькі 12 чалавек, а займаюцца 8—9. 19 дзён на занятках прысутнічала толькі 7 чалавек.

Большасць будучых прапагандыстаў... кандыдаты партыі (з 9—5 кандыдатаў) палітычна і агульнаадукацыйна нязнаёмыя. Восем тав. Маалянін. У 1933 г. на чысты яго з членаў партыі перавялі ў кандыдаты за палітычную пелісьменнасць. Тав. Доўган Міля (член КП(б)Б з 1927 года) агульнаадукацыйна і палітычна нязнаёмы, вядомы занадта робіць не можа. Узяў сам, як будучы працаваць партыю ў Крупскім раёне пасля такой падрыхтоўкі прапагандыстаў.

На працягу месяца курсы праводзілі без усялякай праграмы і кіраўніцтва, хаця праграма і была

рыю партыі, якую большасць слухачоў вывучае ўпершыню—сараваці. Са 120 гадзін, адведзеных на праграму за месяц, паспелі прапрацаваць толькі 6 гадзін. З-за адсутнасці выкладчыка па гісторыі партыі займаліся матэматыкай і базарускай мовай.


Безадказнасць крупскіх кіраўнікоў (сакратар Брыгавіч) дайшла да таго, што яны сталі рытарваць прапагандыстаў з палітычна непісьменных кандыдатаў партыі. З усяго складу слухачоў на прапагандысцкай рабоце можна будзе скарыстаць самае большае 2—3 чалавекі.

ЦК ВКП(б) у паставоў «аб прапагандысцкай рабоце на бліжэйшы час» папярэдзіў партарганізацыі ад насен і можаўна арганізаваных курсоў. ЦК прапанаваў «адабраць на гэтыя курсы правераных прапагандыстаў і вылучыць для іх лепшых выкладчыкаў, накіраваў на ўвазе, што ад прапагандыстаў у першую чаргу залежыць узровень палітыка-выхавальнай работы ў партыйных школах і гуртках». Крупскі райком у арганізацыі курсу прапагандыстаў пайшоў драма ў разрез з гэтай дырэктывай партыі.

Б. Р.

звядзіца на сцене, каля яна «дзейнічае», «гаворыць» «яна», то няма межаў зацікаўленню жалодка глядача. Так прае куклу—гэту любімую дзяку дзяцці — праз маленькіх вразумелы і цікавы паставоўкі савецкіх кукальных тэатр робіць сваю частку вялікай справы камуністычнага выхавання.

І вельмі шкода, што мы ў БССР дагэтуль не маем свайго кукаль-



Удзельнікі савецкай кукальнай тэатры ў БССР, на сценцы ўстаноў тав. СЕРОГІН — пераможца ў стрэлібе з дучнога куляміта.

тэатр, треба шырока развіць савецкія кукальныя тэатры, і ў першую чаргу ў Менску, — савецкіх дзяцей для гэтага тэатральных дзяцей, п'оньработнікаў і мастаўнікаў, якіх у нас не было і якіх органы асветы і камсаюз павінны дапамагчы арганізаваць справу.

А. ЛІУШЫЦ, П. РОЗЕНБЛУМ.

Але з'явіліся новыя элементы. Матры - работніцы стала не пад сілу ўтрымаваць дзяцей. Дзвюхтымікі парослі, треба пасылаць у школу, треба адрець, абуць мы, да рэчы, дны слабобылія адраўом, умоваўнае харчаванне патрэбна — усё гэта прыка і проста немагчыма для Макараваў.

Яна зварачаецца ў райком за дапамогай, просіць дапамагчы ёй знайсці былога мужа і працягнуць яго дапамагаль дзецям.

У райкоме раўнадушна, на чыноўніку аднесліся да гэтага факта.

— Не ведаем,—паслядоўна адказвае.

Ні ксёдом, ні партыйнай арганізацыя не зцікаваліся, як жы-

Чаму да гэтага часу жонкі і дзеці не ўскралі сапраўднага тэатру і верніцца к абсту жанчын і двух малых дзяцей Роны і Ліны.

У дозе Макараваў стала цвёрдай сытуацыя скандала, п'оньма жанка, адрецкі пад жонкай і дзецямі.

Нарэшце, веронны сук! пракуратура, чаму яны не сочаць за законным выхаваннем іскла? Падобных-жа Макараваў ёсць по адзіны.

Паставоў ЦКВ аб барацьбе з дзіцячай беспрытульнасцю і беспагляднасцю гэта выключна важны палітычны дакумент, які ўстаіма адказнасць большоў за выхаванне дзяцей.

Дзе ідзе-ж колька судзіць Макараваў і тх падобных, якіх прымушаюць дзяцей да зноўнаўвасітву, робіць з іх жноўнаўвасітны грамадскі нашого грамадства?

А гэта — азначылася велькі прыкмеце.

А. Д.

# НЕКАТОРЫЯ ПЫТАННІ РАБОТЫ ПРАМЫСЛОВАСЦІ

## Да нарады гаспадарнікаў пры ЦК КП(б)Б

На аснове барацьбы за рэалізацыю гістарычных указанняў тав. Сталіна прамысловасць БССР дабілася значных поспехаў. За першае паўгоддзе 1935 года пераважна большасць прадпрыемстваў выканала і перавыканала план па выпуску прадукцыі. Саюзнай і рэспубліканскай прамысловасцю ў пераходны перыяды план выканан на 104,4 проц., а галоўны план — на 52,6 проц. Усяго вышучана саюзнай і рэспубліканскай прамысловасцю прадукцыі на 454,1 млн. руб. супроць 380,1 млн. руб. за першае паўгоддзе 1934 г., што азначае прырост на 19,5 проц. (супроць 8,9 проц. прыросту за першае паўгоддзе 1934 г.).

Буйнейшай перамогай прамысловасці БССР у бягучым годзе з'яўляецца той факт, што план па выпуску прадукцыі перавыконваецца з месяца ў месяц.

Дасягнутыя поспехі не даюць аднак ніякай падставы для якой-бы там ні было супакоенасці, нават у адносінах колькаснага выканання плана. Перш за ўсё, многія прадпрыемствы ўсё яшчэ габява цягнуцца ў хвасце. У той час як перадавымі прадпрыемствамі дава за першае паўгоддзе 1935 года звыш плана прадукцыі на 19,9 млн. руб., рад астаючых прадпрыемстваў недалагі рэспубліканскай прамысловасці на 7 млн. руб. 3

Н. ВЛАДЗІМІРСКІ, Ц. ГОЛАНТ

гэтай недачы амаль 90 проц. прыходзіцца на долю наступных прадпрыемстваў: швейнай фабрыка «Комінтэрн» — 3 млн. руб., маргарытавы завод — 1.247 тыс. руб., карфурмерная фабрыка імя Калары Цэкія — 750 тыс. руб., Гомшало — 637 тыс. руб. і Асіаторф — 566 тыс. руб.

### АБ АСАРТЫМЕНЦЕ ПРАДУКЦЫІ

Буйнейшым злом у рабоце нашай прамысловасці з'яўляецца адступленне ад заданага плана асартыменту прадукцыі. Няма ніякага сумнення, што сярэвнныя фактары адыгрываюць у гэтых адносінах не апошняю ролю. Аднак, як паказала абследаванне раду прадпрыемстваў, праведзенае ЦК ВКП(б) БССР, сярэвнныя і іншыя нязалежны ад прадпрыемстваў фактары ў разе выпадкаў служыць толькі шырмай для прыкрыцця недапушчальнага «манеўравання» асартыментам.

Прывятаем некаторыя ілюстрацыі. На чумельскай камбінаце «Спартак» у 1934 г. з прадукцыйнага плана на 10 сартроў карамель выраблялася толькі 7, а

тым ліку на пераходзі абсмыскай з аблічнай начынкай план выканан на 488,9 проц., да карамелі абсмыскай з фруктовай начынкай план выканан на 150,8 проц., а па астатніх сартрах ад 0,5 проц. да 49,9 проц. Непрадукцыйных планах выраблялася 8 сартроў. Аналагічнае становішча ёсць і па цукерах і шаченію. На макарона-мунамольным камбінаце план па макаронах выканан у 1934 г. на 95,1 проц., а па лашы на 170 проц.

Шырочка асартыменту манеўраванне ў абутовкай і швейнай прамысловасці, дзе яно ідзе па лініі замены масавага машыну дзіяцкага, а таксама тагнага асартыменту больш «выгаднымі» з пункту гледжання прадпрыемства. Так, напрыклад, на абутовкай фабрыцы імя Кагановіча ў 1 кварталэ 1935 г. пры выкананні плана ў цэлым на 105,6 проц. план па маламерках і недаммерках неадвыканан.

Манеўраванне асартыментам мае месца ў швейнай прамысловасці, у папяровай і ў металапрамысловасці.

Царушэвэе плана па структуры прадукцыі, манеўраванне асартыментам п'оньна арганізуюць стварту выкананню народна-гаспадарчага плана ў цэлым а таксама ітаарам спажыўца ўжо адным фактарам вачалачы прадукцыйнага пла-

нам вырабаў, якія, як правіла, з'яўляюцца вырабамі больш высокай якасці, або такімі, у якіх патрэбнасць адчувальна асабліва востра. Апрача таго, гэтым, у разе выпадкаў, навоціцца аграмадная страта і сацыялістычнаму накіраванню.

Манеўраванню асартыментам треба абавязна рашучую барацьбу як шчодрейшай антыдзяржаўнай практыцы. Паспехі, дасягнутыя прамысловасцю, даюць лепшую падставу настаіць ужо ў гэтым годзе перад нашымі прадпрыемствамі пытанне так, што план у колькасным выразенні будзе лічыцца выкананым толькі тады, калі ён будзе выманан не толькі ў адносінах з вывагам выразенні, але і ў адпаведнасці з заданым планам асартыментам.

### ЗНІЗІЦЬ САБЕКОШТ, ДАБІЦЦА РЭНТАБЕЛЬНАСЦІ

Прамысловасць БССР уступіла ў 1935 год значна больш тэхнічна асабачнай, з большымі новымі магчымасцямі.

Даволі ўказан, што асноўныя вытворчыя фонды ўсёй прамысловасці БССР складалі на 1-і 1935 г. суму ў 10,5 млрд. рублёў (507 млн.), у тым ліку па дзяржаўнай прамысловасці 452 млн. руб. Прырост асноўных фондаў склаў за 1933 г. — 72 млн. руб. і за 1934 г. — 84 млн. руб. Каб прадставіць сабе значэнне аб'ём гэтых магчымасцей, яны аб'явіліся прамысловасць БССР за апошнія 2 гады, даволі ўсвядоміць, што кошт асноўных фондаў усёй нашай прамысловасці (буйнай і дробнай, уключаючы і прыватную)

дзіце к пачатку першага п'оньгодкі складала ўсяго 99 млн. руб., у тым ліку прыватнай прамысловасці — 79 млн. руб.

Узросшыя вытворча-тэхнічныя магчымасці нашых прадпрыемстваў даюць права прад'явіць да іх значна большыя патрабаванні не толькі ў галіне колькасных, але і якасных паказальнікаў.

КП(б) з'яўд партыі ўказаў, што «ажыццядуленне задач тэхнічнай рэканструкцыі прамысловасці патрабуе паспяховага асабачна новай тэхнікі і новых вытворчасцей, што павінна знайсці сваё выражэнне ў значным росце прадукцыйнасці працы і сур'ёзным зніжэнні сабекошту».

І калі ў адносінах выканання плана па колькасных паказальніках прамысловасць БССР дабілася безумоўна буйнага поспеху, то з тым большай вострасцю павінна быць пастаўлена пытанне аб неадвальнаючай барацьбе нашых прадпрыемстваў за зніжэнне сабекошту і павышэнне рэнтабельнасці прадпрыемстваў.

Результаты работы прамысловасці БССР у 1934 г. у адносінах сабекошту і накіплення неадвальнаючыя. Тое невялікае падзніжэнне, якое мы маем у бягучым годзе, не дае яшчэ падставы гаварыць аб перамоце. Лік перадавых прадпрыемстваў, якія сур'ёзна ўважліся за вырашэння задачы павышэння рэнтабельнасці пакуль невялікі. Большасць прадпрыемстваў яшчэ не пачынулася тварам да гэтай задачы. Пры гэтым даныя аператыўнага ўліку не даволі поўна адлюстроўваюць сапраўднае становішча рэчы.

У сувязі з гэтым треба першым зніжэнне на якасці планавання. Не гаворачы ўжо аб тым, што спазненне са спускам планаў прадпрыемствам уоб'ядне не зжыта ў рабоце нашай прамысловасці, не гаворачы таксама аб нізкай якасці распрацоўкі планаў у частцы якасных паказальнікаў і мератрыемстваў іх забеспечваючых, треба адзначыць, што планы на 1935 год асабліва ў частцы сабекошту ў разе выпадкаў складзены так, што яны не мабілізуюць прадпрыемства на барацьбу за зніжэнне сабекошту, за дадатковыя накіпленні.

Напрыклад, ца металазаводзе імя Варашылава (Менск) характэрным прыкладам можа служыць планавая калькуляцыя сабекошту 40 мм. свідравальнага варштата. Апошні ў 1934 годзе каштаваў 2 тысячы 638 рублёў 83 кап., план 1935 года ўстанавіў яго сабекошт у 2.544 руб. 93 кап., план 1 квартала — 2.742 руб. 87 кап., а фактычна варштат у 1-м квартале каштаваў 2.316 руб. 90 кап., г. зн. на 225 руб. таеіх плановага сабекошту; 1935 года і на 425 руб. таеіх праектыроўкі па кварталнаму плану. Аднак, на II квартал запланаван сабекошт варштата ў 2.813 руб. 43 к. г. зн. амаль на 500 руб. вышэй фактычнага сабекошту 1 квартала.

Яшчэ прыклад. Папяровая фабрыка «Спартак» у 1934 г. замест павышэння сабекошту па плану на 4,1 проц. дала фактычнае павышэнне на 11,1 проц. На I квартал 1935 г. трэст плануе па фаб-

рыцы павышэнне сабекошту на 22,2 проц., фактычнае-ж павышэнне складала толькі 6,4 проц. Не гледзячы на гэта, трэст на II квартале усё-ж плануе павысіць сабекошт на 21,5 проц., фабрыка-ж павысіла фактычна сабекошт у красавіку на 6,8 проц., а ў маі — на 10,5 проц.

Такія метады планавання, калі ў сапраўды плане прадукцыйнасці «рэзервы», калі галоўным крытэрыем служыць рэзультаты прэснай работы папярэдняга перыяду, а сапраўдным магчымасці адсудываюцца на адні план—навіны быць рашуча выкрыты і выжарчаваны. Пры такім «шэротным» планаванні няма нічога дзіўнага, што рад прадпрыемстваў, не гледзячы на вялікія страты, амаль на ўсіх элементах сабекошту, бач усталіх намаганніў, выконваюць і нават перавыконваюць план па сабекошту.

Планы па сабекошту на 1935 год у аграмаднай большасці непалнаў могуць і павінны быць перавыкананы. Рэзервы і магчымасці ў справе зніжэння сабекошту і павышэння накіпленняў у нашай прамысловасці проста невялічаныя. Лінч ёсць не толькі ў галіне акарыстання і акаруцыі пераважных вытворча-тэхнічных магчымасцей, якімі абгацілася наша прамысловасць за апошнія гады (як гаворыцца, гэтым магчымасці нісім сур'ёзна не вывучаліся), але і ў галіне скарыстання, акаруцыі і хавання сыравіны і аканоміі ападу, акарыстання рабочай сілы і змянэння прастору, акаратэння прадукцыі і акарыстання



# Владах выступлення

## Звязды

**АЛЮБ'ВІЯ СУДДЗІ**  
З ЦП САЮЗА  
Н Я Н Ш Ч Ы К А У

Завдання гэтага года ў савецкай працы аб разрабаванні работы на ільнявадоў (Сіроцінскі завод) на рабкора т. Габюку дырэктара Стаховіча, якіх рабочых і незаконным разліковым бон.

Прыняў паставу, у якой трывае «Звязды» зусім шай. Правільна паставіў аб зняцці дырэктара Стаховіча з работы. Справа павінна на рабкора Галузо і іншых працоўнага закона перадацца ў пракуратуру.

З работы старшыня заўважана. Прыняты меры на зняцці мультурна-выхаваўчыя работы на заводзе.

Упаўнаважаны РК і РВК, старшыня сельсаветаў і іншых калгасаў отрока прытрымліваюцца ўказанай тав. Качука і прыбываюць лён не выбарчым парадкам, а скрозь у тым ліку і зябын.

А. ГАЛІН.

**АД РЭДАКЦЫІ.** Факт цераблення зямлі ільня ў калгасах Сяненшчыны павінен паслужыць сігналам для ўсіх раёнаў БССР. Стрыя патрабуе арганізацыі ўборкі ў самыя сцільныя тэрміны, аднак ні ў якім разе не за кошт якасці. Спалучаць ударныя ўзяткі з высокай якасцю — вось большавіцкі стыль работы.

Малейшыя спробы цераблення зямлі ільня трэба разглядаць, як партыйнае, антыдзяржаўнае справу, за якую партыя будзе прыцягваць вінаватых да найстражэйшай адказнасці.

Усе раённыя партыйныя і савецкія арганізацыі павінны ўлічыць сігнал з Сянін і правярць тэмпы і якасць цераблення ільня, рашуча змагаючыся з усляма роду пралупленнімі рэкардсменства.

Також становіцца і ў калгасе «Паўны шлях», Улінаўскага сельсавета. Тут на месцікам та Мішквіч, проста не ведае, як ёй узяцца за гэту адказную справу.

## З ПАЛЁЎ УБОРАЧНАЙ

**БАРЫСАЎ.** У раёне пачалася ўборка збожжавых. Першымі выйшлі жаць жыта калгасы Броўскага сельсавета. Калгас «Новае жыццё» ўжо ўбраў 2 гектары жыта і 0,5 гектара ячменю. Калгас «Скраса сацыялізма» ўбраў звыш гектар жыта. Калгас «Новае жыццё» першым у раёне здаў на прыёмачны пункт 55 кілограмаў жыта і 42 кілограмы ячменю. Зланае збожжа высокай якасці.

Г. КУГЕЛЬ.

**ЛОБЭЎ.** Пачата зяча збожжа дзяржаве. Калгас «XVII Кастрычнік» першым здаў на пункт 2,5 цэнтнера збожжа, «XII Кастрычнік» здаў 3 цэнтнеры.

ЖОГ.

У выкаванні гэтай задачы павіны і павінны адыграць вялікую ролю на месцікам старшынні калгасаў і брыгадзіраў па ільню.

М. РУДНЯНСКІ.

**КЛІМАВІЧЫ.** Клімавіцкі раён пачаў здачу дзяржаве збожжа новага ўраджаю. Першым здаў калгас «XII Кастрычнік» — 147 кілограмаў (старшынні калгаса Асмалоўскі). Калгас «Звязда» здаў 90 кілограмаў.

Упаўнаваж АСМАЛОЎСКІ.

У калгасах Жыткавіцкага раёна пачалося жніво спелага збожжа. За два дні жэты дзесяткі гектараў жыта. Нормы штодзённа перавыконваюцца. Добра працуюць жніўнікі ў калгасе «Чырвоная Навуць».

Селькор Д. СТЭЛЬМАХ.

Не глядзячы на гэта, склады не асветлены. Нама плядоўкі для прасушкі зярна і брашэнтаў.

На станцыі «Браслаў» МБВ чыгуны ўсе склады запоўнены зэрном, заражаным клішчом 2-й ступені (загадчык склада Шапко). Склад не забяспечан патрабаваным івентаром. Дах дэравы, сцены таксама патрабуюць рамонт.

Дэзінфекцыя мяшкоў на складе не праводзіцца. Загатоўчы пункт, дзе ёсць лабарант, не мае нават лупы для выяўлення клішча ў доўганосікаў у зярні.

Не лепш справа са складамі і на станцыях Слаўнае, Талочыні, Смалевічы, Кружкі і Дзяржынск. Усе новапабудаваныя склады не зашчынены. На станцыі Слаўнае (загадчык пункта Каган) не хапае саўкоў для дасыпкі зярна, іголак і шпигату для зашыўкі мяшкоў. На тры склады ёсць толькі 6 ліхтароў. Да дэзінфекцыі складаў і тары не прыступлена.

Неабходна зараз-жа закончыць будаўніцтва новых складаў, рамонт старых і ачыстку іх ад смецця. Гэтага патрабуюць рашэнні чэрвеньскага пленума ЦК партыі.

ДЗІМІТРЫЕЎ.

## ПА ФАБРЫКАХ І ЗАВОДАХ

На віцебскім заводзе «Чырвоны металіст» імя Кірава праведзен шахматна-шапачны турнір.

Першае месца па шапках заняў тав. Персін, па шахматах — тав. Рышкоў.

На мескай швейнай фабрыцы «Окцябр» распачаў сваю работу гурток па тэатру для глуханаемых.

Камсомольская група 4 калектыва мескага завода імя Мопатава арганізавала экскурсію вышком па прадпрыемствах Беларусі ў гарады Бабруйск, Гомель.

Бабруйскі лескамбінат стаў прадпрыемствам супольнай тэхнічнай граматысці. 2.237 чалавек жыве татэвкамем. На «выдатна» — 1.287 чал. На камбінаце працавала 58 тэхнічных гурткоў. Тэх вучобы праходзілі рэжымнікі, студэнткі, пільшчыні, фрезероўшчыні і чорнаработчыні.

47 выдатнікаў вылучаны на адказныя работы ў якасці майстроў, брэвэраў, наладчыкаў і іншых.

За першае паўгоддзе камбінат даў на 450 тыс. рублёў эканоміі.

нехавых і агульназаводскіх аб'ектаў.

Завяшчанае рату прадпрыемства паказвае, што размерні па ўсіх без выключэння элементарна сабекошту вылічваюцца дамі і сотнямі тысяч рублёў.

Швейнай і абутковай прамісловасці аграмадныя страты ў выніку чагортання каэфіцыента скарыстання сыравіны. На швейнай фабрыцы імя Кагановічы за 5 месяцаў 1935 года расход поўвала склаў 4,5 тонны сыравіны на 2,7 тону, скурні на 6,2 тону. Перарасход сыравіны дае вялікія страты ў папярэдняй харчовай прамісловасці.

У выніку рэзультатам значных пераходаў супроць норм і павяшчання вытворчасці можна вытлумачыць факты, як рэзкія разбегі ў выдатках аднароднай прадукцыі аднародных заводах. Напачатку Брацінскі крухмалны завод сабекошт тавы крухмалу 14 г. у 403 р 41 к., завод «Тавы бераг» — у 436 руб. 90 кап.

У браку пастаўлен зусім і часцей за ўсё брак ацукру. Але і тавы даваць на гэтым пытанню на прадпрыемствах, гаворыць аб тым, што ў 1935 годзе неабходна паліпшыцца ў барацьбы з бракам. Наадварот — у радзе выпадкаў нават пагоршанне. Так, ацукра фабрыка ў 1934 годзе іла на браку 365 тыс. руб., 5 месяцаў 1935 г. — 225 руб.; завод «Ударнік» адна 18 і 11,2 тыс. рублёў.

Вялікія страты наша прамісловасць мае на пераможу апагу. Гэта асабліва адносіцца да шкляной, металёвай, цагельнай, папяровай прамісловасці.

У справе скарыстання рабочага часу нашы прадпрыемствы таксама вядуць значныя страты. На канцэіцёрскай фабрыцы «Спартак» у 1 квартале 1935 г. простой па віне адміністрацыі склалі 1.890 чалавек-дзён, або 2,74 проц. адпрацаванага часу.

З асаблівай вострасцю трэба паставіць пытанне аб аграмадных перарасходах нашых прадпрыемстваў па цахавых і агульназаводскіх выдатках, якія з'яўляюцца паўсядзёнай з'явай і сведчаць аб надбайных адносінах да пытанняў каштарыснай дысцыпліны. Перарасход ідуць па ўсіх без выключэння артыкулах цахавых і агульназаводскіх расходаў і вылічваюцца многімі тысячамі рублёў.

На папяровай фабрыцы «Профітэрт» цахавыя расходы на 1 тону паперы ўзраслі за 1934 г. супроць 1933 г. на 80 проц., а ў 1935 г. супроць 1934 г. — на 48 проц.

Асабліва вялікія сумы падаюць на так званыя непрадукцыйныя расходы (галоўным чынам пені, штрафы і няўстоўкі). На фабрыцы «Комунарка» з агульнага перарасходу па агульназаводскіх выдатках у 1934 г. у 470 тыс. руб. на непрадукцыйныя расходы падае 411 тыс. руб. На папяровай фабрыцы «Профітэрт» на пені і штрафы падае 62 тыс. руб або 80 проц. усяго перарасходу па агульназаводскіх расходах і 30 проц. усіх агульназаводскіх расходаў. Непрадукцыйныя расходы па

шклянопрэсту за 1934 год склалі 514 тыс. рублёў.

1935 год не даў неабходнага паліпшэння справы.

Асноўнай прычынай перарасходаў і страт, якія вядуць нашы прадпрыемствы па ўсіх элементах сабекошту, з'яўляюцца адсутнасць з боку гаспадарнікаў належнай увагі і настойлівасці ў справе ўнараўнення гаспадарчых рахунку. Трэба прама прызнаць, што ўвага гаспадарчых рахунку ў цэху, брыгадзе на радзе прадпрыемстваў яўна аслабла. Зусім нецярпіма такое становішча, калі нават на такіх буйнейшых прадпрыемствах, як швейная фабрыка «Окцябр», «Свят індустрыялізацыі», канцэіцёрскія «Комунарка», «Спартак» і інш., гаспадарчых рахунку не толькі ў брыгадах, але і ў цэхах па сутнасці справы адсутнічае.

Больш таго, аказваецца, што і зараз яшчэ можна сустрэцца з такою практыкай, калі груба парушаецца кредитная реформа, як гэта мае месца ў швейнай прамісловасці, дзе трэст разлічваецца з прадпрыемствамі не па разлікова-планаванаму, а па фактычнаму сабекошту.

У цеснай сувязі з пытаннем гаспадарчых рахунку трэба з усёй вострасцю высунаць пытанне рашучага паліпшэння ўчоту наогул, бухгалтарскага ў асабліва. Указанні т. Орджанікідзе аб роді бухгалтарскіх рахунку ў справе барацьбы за рэнтабельнасць многімі нашымі праміслоўцамі яшчэ не ўсвоены, рашучыя меры ў галіне прапаганды і падрыхтоўкі бухгалтарскіх кадраў.

Навучыцца лічыць і берагчы калейкі, асазнаць, што кожны процант зніжэння сабекошту — гэта мільёны рублёў эканоміі, уцягнуць у гэту справу масы рабочых — усё гэта неабходныя прадпасылкі рашучага пералому ў справе барацьбы за зніжэнне сабекошту.

## ЗА ВЫСОКУЮ ЯКАСЦЬ ПРАДУКЦЫІ

У галіне паліпшэння якасці і асартыменту прадукцыі наша прамісловасць, бласпярэчна, зрабіла ў гэтым годзе далейшы крок наперад. Трэба, аднак, з усёй рашучасцю адвергнуць спробы некаторых гаспадарнікаў спасыланні на паліпшэнне якасці і асартыменту апраўдаць дрэнную работу ў галіне зніжэння сабекошту. XVII з'езд партыі ў дзяржэтывах аб другой пяцігодцы прапанаваў: «Адначасова са зніжэннем сабекошту дабіцца рэзкага паліпшэння якасці і асартыменту прадукцыі ва ўсіх галінах народнай гаспадаркі». Плав якасных паказальнікаў на другую пяцігодку з усёй імаві ўдарнае па суцэльнастаўленню задач зніжэння сабекошту задачам паліпшэння якасці прадукцыі. З апартыментнай практыкай, якая абавязвае на «тэорыю» немагчымасці зніжэння сабекошту адначасова з паліпшэннем якасці прадукцыі і асартыменту, трэба весці рашучую барацьбу. Асабліва гэта адносіцца да нашай лёгкай і харчовай прамісловасці, дзе шмат момантаў коснасці, непаваротнасці і блугадшнасці.

З другога боку — трэба абвясціць рашучую барацьбу з такога роду «практыкай» зніжэння сабе-

кошту, якая мела месца, напрыклад, у канцэіцёрскай прамісловасці. На фабрыцы «Комунарка» за 1934 г., па даных фабрычнай справаздачнасці, указана эканомія на сыравіну ў 240,2 тыс. руб. Аднак, калі звярнуцца да даных аб расходванні сыравіны, аказваецца, што ніякага зніжэння за кошт норм не адбылося; наадварот — агульны расход сухіх матэрыялаў перавысіў нормы на 17 тыс. пудоў. За кошт чаго атрымана эканомія? За кошт чагортання рэцэптуры і недаданы смакавых і ароматычных матэрыялаў. Такого роду практыка мае месца не толькі ў канцэіцёрскай прамісловасці.

## ВЫРАШАЮЦЬ КАДРЫ

Рэканструкцыя старых прамісловых прадпрыемстваў і стварэнне новых, тэхнічна перадавых прадпрыемстваў ствараюць новым крыніцы накіравання, падвядзючы новую моцную базу над зніжэнне сабекошту. Асноўная лінія, на якой павінна пайсці наша індустрыя, асноўная лінія, якая павінна вызначыць усё яе далейшыя крокі, — гэта ёсць лінія сістэматычнага зніжэння сабекошту прамісловай прадукцыі, лінія сістэматычнага зніжэння аддускных цэн на прамісловыя тавары. Гэта тая стаўбавая дарога, на якой павінна ісці наша індустрыя, калі яна хоча развівацца, калі яна хоча мацнець, калі яна хоча весці за сабой сельскую гаспадарку, калі яна хоча ўмацоўваць і расшыраць фундамент нашай сацыялістычнай эканоміі» (Сталін).

Важнейшая задача стварэння дадатковых крыніц накіравання па-

вінна быць рэалізавана на базе зніжэння сабекошту. Барацьба за рэнтабельнасць, за павышэнне накіравання азначае штодзённы нагляд і праверку кожнага звяна тэхналагічнага працэсу, каб дабіцца павышэння прадукцыйнасці, скарочыць расход сыравіны і дапаможных матэрыялаў, паліпшыць тэхнічныя паказальнікі — «выжаць з тэхнікі максімум таго, што можна з яе выжаць» (Сталін), найбольш изагадгодна расставіць сілы і стварыць умовы для максімальнай прадукцыйнасці работнікаў. Для гэтага неабходна ведаць, ва-ахчоваць, высуваць, выхоўваць работнікаў. «Кадры вырашаюць усё» (Сталін).

Трэба ўзмацніць барацьбу з цяжкасцю. Неабходна адзначыць, што хоць цяжучасць рабочай сілы на прадпрыемствах прамісловасці БССР і ніжэй мінулага года, але за апошнія м-цы назіраецца рост цяжучасці. Так, у цэлым па ўсёй прамісловасці БССР у лютым выбыла ў процантах к сярэднесутанаму ліку рабочых 6,2 проц., у сакавіку 7,1 проц., у красавіку 7,5 проц., у маі 8,9 проц. Найбольшы рост цяжучасці назіраецца ў тарфяной, тэкстыльнай і харчовай прамісловасцях.

Разам з тым трэба адзначыць, што іры агульным рошч ліку рабочых у прамісловасці БССР за мінулы год (к 1 чэрвеня 1935 г. на 10,3 проц.) на радзе прадпрыемстваў назіраецца зніжэнне на сычанасці інжынерна-тэхнічнымі работнікамі (Асінторф, завод імя Кірава (б. «Комунар»), імя Кірава (б. «Пролетарый») і інш. Трэба ўзмацніць увагу да бытавых умоў

рабочых і інжынерна-тэхнічнага персаналу.

Результаты першага паўгоддзя гавораць аб тым, што прамісловасць БССР бласпярэчна на ўздыме. Лік адстаючых па колькасці паказальніках прадпрыемстваў з кожным месяцам змяншаецца. Можна і належыць паставіць перад нашай прамісловасцю пытанне так, каб ужо ў бліжэйшым годзе не было ні аднаго прадпрыемства ў БССР, якое не мела-б магчымасцей павысіць сваю рэнтабельнасць.

«У 1935 г. добра працуючымі прадпрыемствамі павінны лічыцца толькі тыя, якія дадуць прадукцыю ў заплаванай колькасці, добрай якасці і па сабекошту — не вышэй устаноўленага плана. Ранучае зніжэнне сабекошту — адна з асноўных задач другой пяцігодкі, і за выкананне яе мы павінны ўзяцца з усёй большавіцкай настойлівасцю, зверху і да кожнага асобнага аграгата, вартата, машыны, рабочага месца...» (Чубар).

І не можа быць сумнення, што агульнымі намаганнямі ўсіх рабочых і інжынерна-тэхнічных работнікаў прамісловасці, пад кіраўніцтвам ЦК КП(б)Б, прамісловасць ордэнавога БССР з гонарам справіцца з гэтай задачай, ствараючы тым самым умовы далейшага рашучага ўздыму работы нашай прамісловасці. У чацвертым годзе другой пяцігодкі.



